



Секцыя 13. Гістарычная і культурная спадчына
Section 13. Historical and cultural heritage

Панэль 13.6. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада?

Panel 13.6. Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? Cultural heritage preservation and the development of tourism

Пятніца, 27 верасня Friday, September 27th		Субота, 28 верасня Saturday, September 28th
11.30 – 13.00	18.00 – 19.30	9.00 – 10.30
Панэль 13.6.1 Panel 13.6.1 ЕНУ, 110	Панэль 13.6.2 Panel 13.6.2 ЕНУ, 110	Панэль 13.6.3 Panel 13.6.3 ЕНУ, 110

<p align="center">Панэль 13.6.1 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада? Пятніца, 27 верасня 11.30-13.00 Мадэратар: Ірына Балуненка</p> <p align="center">Panel 13.6.1 Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? Friday, September 27th, 11.30 – 13.00 Moderator: Iryna Balunenko</p>			
<p>Ірына Балуненка Iryna Balunenko ()</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>ДНУ "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі", кандыдат мастацтвазнаўства</p> <p>The Center for Culture, Language, and Literature Research of the NAS of Belarus, PhD in Art</p>	<p>Помнік архітэктуры як атракцыён для турыстаў: супярэчнасці архітэктурнай рэстаўрацыі</p> <p>Architectural monumnet as a tourist attraction: contradictions of Belarusian architecture restoration</p> <p>Памятник архитектуры как туристический аттракцион: противоречия архитектурной реставрации</p>
<p>Святлана Пацыенка Sviatlana Patsyienka ()</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>УА "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў", кандыдат культуралогіі</p> <p>The belarusian state university of culture and arts, PhD in Culture</p>	<p>Ахова гісторыка-культурнай спадчыны ў кантэксце развіцця турызму</p> <p>Preservation of historical and cultural heritage in the context of tourism development</p>
<p>Уладзімір Ганскі Uladzimir Ganski ()</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, кандыдат эканамічных навук</p>	<p>Трансфармацыя функцыянальных якасцей гісторыка-культурнай</p>

		Institute of Entrepreneurial Activity, PhD in Economics	спадчыны: еўрапейскі і беларускі кантэкст Transformation of functional qualities of historical and cultural heritage: European and Belarusian context
Еўстраценка Анжаліка Yeustratsenka Anzhalika Евстратенко Анжелика	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарта, магістр архітэктуры Belarusian State University of Transport, MA in architecture	Аўтамабільныя дарогі Беларусі: пытанні уладкавання і захавання культурнай спадчыны Roads of Belarus: questions of arrangement and preservation of cultural heritage Автомобильные дороги Беларуси: вопросы обустройства и сохранения культурного наследия
Katarzyna Kačka Katarzyna Kačka ()	Польшча Poland	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor (historia) Nicolaus Copernicus University in Toruń, PhD in History	Гістарычная спадчына як інструмент арганізацыі сімвалічнай прасторы дзяржавы ў час пост-памяці Historical heritage as a tool for organization of the state symbolic space in post-memory era Dziedzictwo historyczne jako narzędzie organizacji przestrzeni symbolicznej państwa w dobie postpamięci

<p>Панэль 13.6.2 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада? Пятніца, 27 верасня 18.00-19.30 Мадэратар: Ірына Балуненка</p> <p>Panel 13.6.2 Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? Friday, September 27th, 18.00 – 19.30 Moderator: Iryna Balunenka</p>			
Алена Жасткова Alena Zhastkova ()	Беларусь Belarus	Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка, магістр даследванняў спадчыны Republican Scientific and Technical Library, MA in Heritage	Замкавыя руіны як самастойны аб'ект турызму Castle ruins as an individual tourist destination
Аляксандр Агеёў Aliaksandr Aheyeu	Беларусь Belarus	Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук	Аўтэнтычнасць ратушных будынкаў беларусі, як фактар аховы гісторыка-культурнай спадчыны і плённага выкарыстання

		Mogilev State University named after A.A. Kuleshov, PhD in History	The authenticity of the Town Hall buildings of the Belarus, as a factor of protection of historical and cultural heritage and the effective use of
Марэк Фігура Marek Figura ()	Польшча Poland	Instytut Wschodni, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dr. hab. in History Institute of Eastern Studies, Faculty of Historical Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań, Dr. hab. in History	Камямарацыя князеў Вялікага княства Літоўскага ў гістарычнай палітыцы сучаснай Беларусі Commemoration of the rulers of the Grand Duchy of Lithuania in the historically-oriented policy of contemporary Belarus. Kwestia upamiętnień władców Wielkiego Księstwa Litewskiego w polityce historycznej współczesnej Białorusi.
Яўген Калбовіч Yauhen Kalbovich	Беларусь Belarus	ТДА "Сіці Арт сэрвіс", спецыяліст архітэктуры Additional Liability Company "City Art service", BA in Architecture	Смяляны як шаблон па рэвіталізацыі гістарычных паселішчаў Беларусі Smalyany as a template for revitalization historic settlements of Belarus

<p>Панэль 13.6.3 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада? Субота, 28 верасня, 09.00-10.30 Мадэратар: Ірына Балуненка</p> <p>Panel 13.6.3 Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? Saturday, September 28th, 09.00 – 10.30 Moderator: Iryna Balunenko</p>			
Алена Каховіч Alena Kakhovich ()	Беларусь Belarus	ініцыятывы "Брэсцкі канструктывізм", спецыяліст гістарычных навук "Brest constructivism" initiative, BA in History	Актуалізацыя мадэрнісцкай спадчыны і яе ахова на прыкладзе ініцыятывы "Брэсцкі канструктывізм". Actualization of modernist heritage and its protection by the example of the initiative "Brest constructivism".
Кацярына Андрэйчык Katsiaryna Andreichyk ()	Беларусь Belarus	Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, магістр гістарычных навук Polotsk State university, MA in History	Міжнароднае супрацоўніцтва па зберажэнні матэрыяльных нерухомых гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (1992-2001 гг.)

			International cooperation on the preservation of tangible immovable historical and cultural values of the Republic of Belarus (1992-2001).
Алена Шчасная Alena Shchasnaya	Беларусь Belarus	УП "Інстытут Гроднаграмадзянпраект", магістр архітэктуры Institut Grodnograzhdanproyekt, MA in architecture	Аналіз магчымасцей аховы і турыстычнага патэнцыялу сакральнай спадчыны Гродзенскага краю Analysis of the possibilities of preservation and of the tourist potential of the sacred heritage of the Grodno region Анализ возможностей сохранения и туристического потенциала сакральнаго наследия Гродненского края
Алег Трусаў Aleh Trusau ()	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва, кандыдат гістарычных навук Belarusian State University of Culture and Arts, PhD in History	Візантыйскі перыяд у гісторыі беларускага мураванага дойлідства The Byzantine period in the history of the Belarusian stone architecture
Галина Виноградська Galyna Vynogradska ()	Україна Ukraine	Інстытут народознаўства Нацыянальнай Акадэміі Навук Украіны, магістр гісторыі The Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, MA in History	Калекцыя народнага тэкстылю Музея этнаграфіі і мастацкага промыслу Інстытута народознаўства НАН Украіны ў сучасных дастедчых праектах замежных вучоных Collection of folk textile at the Museum of Ethnography and Arts Institute of Ethnology of NAS of Ukraine in modern research projects of foreign scientists Збірка народнаго текстилю Музею этнографіі та художнього промыслу Інституту народознавства НАН України у сучасних дослідницьких проектах зарубіжних вчених